



У выніку археалагічных даследаванняў Палацка назапашана багатая крынічная база па рэканструкцыі гісторыі станаўлення самага старажытнага горада Беларусі. Асноўная горадаўтараючая адзінка сярэдневяковага горада – пасад. Па гэтай прычыне вывучэнне гісторыі станаўлення пасадскай структуры Палацка сёння з'яўляецца актуальнай задачай.

Абагульненне накопленых археолагамі даных дазваляе скласці комплексную карціну развіцця і фарміравання пасадской структуры Палацка (забудова і планаванне горада, развіццё гарадскіх рамёстваў, дынаміка распаўсюджвання культурнага пласта і інтэнсіўнасці жыцця, вызначэнне сацыяльнага статуса насельніцтва асобных тэрыторый, розныя аспекты сацыяльна-эканамічнага развіцця горада). Дыспрапорцыя ў ступені археалагічнага вывучэння левабярэжных і правабярэжных пасадаў часткова кампенсуецца данымі пісьмовых крыніц. Тым не менш папаўненне крынічнай базы па развіццю левабярэжных пасадаў Палацка з'яўляецца прыярытэтнай задачай палацкай археалогіі.

УДК 947.6

ГІСТОРЫЯ АРХЕАЛАГІЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ ПОЛАЦКІХ ПАСАДАЎ

канд. гіст. науک, дац. Д.У. ДУК
(Палацкі дзяржаўны універсітэт)

Упершыню прадстаўлена комплексная карціна гісторыі археалагічнага вывучэння палацкіх пасадаў – асноўных горадаўтараючых адзінак Палацка IX – XVIII стагоддзяў. Вызначаны асноўныя этапы археалагічнага вывучэння. Прадстаўлена дынаміка фарміравання ўяўленняў аб гісторыі станаўлення пасадской структуры Палацка. Вызначана сувядненне ступені вывучэння асобных пасадаў паводле археалагічных даных. Паказана задача палацкай археалогіі – папаўненне крынічнай базы па развіццю левабярэжных пасадаў. Прадстаўлены вынікі археалагічных раскопак на старажытным палацкім гарадзішчы, дзе быў выяўлены культурны пласт з ляпной керамікай.

Уводзіны. Гісторыя археалагічнага вывучэння палацкіх пасадаў не з'яўлялася прадметам асобнага даследавання. Мэта дадзенага артыкула – паказаць гісторыю археалагічнага вывучэння палацкіх пасадаў у рэтраспектыве часу. Галоўнай задачай з'яўляецца вызначэнне дынамікі фарміравання ўяўленняў аб гісторыі станаўлення пасадской структуры Палацка.

Гісторыя археалагічнага вывучэння палацкіх пасадаў у 1920-я – 1970-я гады. Гісторыя вывучэння палацкіх пасадаў пачынаецца з 1928 года, калі ў Палацку пачала працаваць экспедыцыя Інбелкульта пад кіраўніцтвам А.М. Ляўданскага [1]. Менавіта А.М. Ляўданскі ўпершыню вызначыў месцапалажэнне старажытнага дзяцінца на палацкім гарадзішчы і правёў археалагічную разведку на тэрыторыі Запалоцкага пасада («старога горада»). На тэрыторыі Запалоцця была знайдзена кераміка, якая датавалася XI – XII стагоддзямі [2, с. 169]. Зроблена выснова аб тым, што Запалоцце разам з Верхнім замкам з'яўлялася паселішчам з XI, а магчыма і з X стагоддзя. Старожытныя паселішчы А.М. Ляўданскім былі вызначаны на поўдзень ад гарадзішча ў нізоўях Палаты, а таксама на Ніжнім замку. А.М. Ляўданскі выказаў гіпотэзу, што вал Ніжняга замка насыпаны не раней за XV стагоддзе [2, с. 172].

Наступны этап вывучэння палацкіх пасадаў пачынаецца ў пасляваенны час. Пачатак гэтай падзеі паклала маштабнае будаўніцтва, распачатае гарадскімі ўладамі ў 1957 годзе ва ўсходній частцы Верхняга замка, якое выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Як вынік у зоне будаўніцтва пачаліся выратавальныя раскопкі. У 1957 годзе М.К. Каргер праводзіць археалагічныя даследаванні на месцы будаўніцтва аднаго з карпусоў гарадской бальніцы на Верхнім замку. Гэтыя раскопкі на тэрыторыі сучаснага Верхняга замка фактычна адлюстроўвалі забудову і стратыграфію культурнага пласта пасадской тэрыторыі, да якой яна і належыла, прынамсі, да XIII стагоддзя [3, с. 64]. У катлаване плошчай каля 900 кв. м быў разбіты раскоп 112 кв. м

(верхні пласт зняты экскаватарам падчас рыцця катлавана). На глыбіні 3,2 – 3,3 м была выяўлена ўнутрувальная канструкцыя, якая, магчыма, з’яўлялася старажытнай абарончай сцяной Верхняга замка і аднесена М.К. Каргерам да яруса 1 [4, с. 4 – 5]. Канструкцыя складалася з 2 – 3 радоў невялікіх акруглых бярвенняў і некалькіх цысаных плах, якія пакладзены перпендыкулярна адна на другую. Паміж бярвеннямі зафіксавана гліна. Канструкцыя выяўлена да глыбіні 3,7 – 3,8 м ад зямной паверхні (мацярык размяшчаўся на глыбіні 5,88 м). Пад адзначанымі канструкцыямі зафіксаваны будаўнічыя ярусы 2 і 3. Шматлікі рэчавы матэрыял, знайдзены ў раскопе, датаваны XI – XIII стагоддзямі.

У чэрвені-ліпені 1959 года ў Полацку пачынае працаўца экспедыцыя АН БССР на чале з А.Р. Мітрафанавым. Яе мэта – вывучэнне тапаграфіі старажытнага Полацка, этапаў яго забудовы, а таксама харацэрных заняткаў і гандлёвых сувязяў насельніцтва горада.

У 1959 годзе на тэрыторыі Верхняга замка і Вялікага пасада было закладзена 17 шурфаў з мэтай вызначэння стратыграфіі абодвух помнікаў [5]. Тэрыторыя даследавання ахоплівала ўсю плошчу Верхняга замка, у тым ліку яго ўсходнюю частку, якая надалей (1959 – 1963 гг.) стала месцам асноўных археалагічных раскопаў. Навуковым кансультантам раскопак з’яўляўся Л.Д. Побаль.

Акрамя кіраўніцтва раскопкамі ў г. Полацку Л.Д. Побаль збраў звесткі пра месцапалажэнне старажытных полацкіх манастыроў. Ім праведзены археалагічны разведкі ў ваколіцах Полацка, вынікі якіх маюць неацэннае значэнне сёння, калі многія тэрыторыі ўжо забудаваны. На адной з ваколіц, якая мела назыву «Пагіршчына» і была размешчана ўздоўж правага берага Палаты на поўнач ад Запалоцкага пасада, размяшчаліся ворыўныя палі. Тут сярод пад’ёмнага матэрыялу былі знайдзены рэшткі гаршчкоў XV – XVI стагоддзяў, а таксама кавалкі амфары [6, с. 2].

На Ніжнім замку Полацка ў раёне сучаснай вул. Стралецкай Л.Д. Побалем было закладзена 5 шурфаў на адлегласці 50 м ад Верхняга замка. Зафіксаваны культурны пласт магутнасцю 1,5 м. У шурфе № 3 выяўлены кавалак шклянога пярсцёнка XI – XII стагоддзяў, які дазволіў Л.Д. Побалю выказаць меркаванне пра размяшчэнне на Ніжнім замку пасада старажытнага Полацка. У астатніх шурфах зафіксавана кераміка, не ранейшая за XV стагоддзе.

Важнае адкрыццё было зроблена ва ўсходній унутранай частцы гэтак званага вала Івана Грэзлага. Прарэзка падэшвы вала шурфом 2×3 м дазволіла вызначыць, што пад двухмітровым пластом гліны, з якой складаецца вал, размешчаны пласт зямлі магутнасцю 1 м, у якой зафіксаваны драўляныя канструкцыі. У пласці гліны знайдзена шыфернае праселка, жалезнае крэсіва і іншыя рэчы, а ў пласці зямлі пад валам знайдзена венца керамічнага начыння, старэйшага за XV стагоддзе [6, с. 8]. Л.Д. Побаль пацвердзіў думку А.М. Ляўданскага аб тым, што вал Ніжняга замка насыпаны не раней за XV стагоддзе.

На Востраве (левы бераг Дзвіны, наспраць Верхняга замка) Л.Д. Побалем было закладзена 5 шурфаў з мэтай даследавання рэшткаў манастыра Іаана Прадцечы, які згадваецца ў пісьмовых крыніцах XV – XVI стагоддзяў. Шурфы былі размешчаны ва ўсходній частцы Вострава, якая не затапляецца пад час веснавых павадкаў. Зафіксавана магутнасць культурнага пласта 1,5 м. У ніжній перадмацерыковай частцы размешчаны пахаванні, якія былі арыентаваны галавой на захад.

На адлегласці 450 м на захад ад месца шурфоўкі была даследавана мясцовасць, якая ў мясцовых старажылаў мела назыву «Французская батарэя». Гэта мясцовасць размешчана на левым беразе старога русла Дзвіны, якое ўтварае Востраў. «Батарэя» размешчана на левым беразе Дзвіны і на правым высокім беразе ручая Свінец. Са слоў старажылаў, каля «Батарэі» ў даваенны час былі курганы, якія да 1959 года былі цалкам разараны [6, с. 12]. У спрэваздачы ўтрымліваецца каштоўнае апісанне гэтага помніка. «Батарэя» ўяўляла сабой плошчу 50×60 м (выцягнута па восі ўсход – захад), якая з паўднёвага і заходняга боку была акружана дугападобным валам, з ўсходу амывалася безыменнай рачулкай, з паўночнага боку – Дзвіной. Раскопак на помніку не праводзілася.

На тэрыторыі Бельчыцкага манастыра Л.Д. Побалем была зроблена спроба адшукаць сляды селішчаў, выяўленых А.М. Ляўданскім. На агародах, у раёне размяшчэння бельчыцкіх храмаў XII стагоддзя, быў сабраны нешматлікі пад’ёмны матэрыял, у тым ліку манета XVI стагоддзя. На ўсход ад Чорнага ручая і Верхняга замка ў раёне тагачаснай СІ № 8 (зараз – другі Замкавы завулак) праведзена шурфоўка з мэтай вызначэння часу заселення дадзенай тэрыторыі. Рэчаў раней за XVII стагоддзе знайдзена не было.

На адлегласці каля 450 м на паўночны ўсход ад будынкаў былога кадэцкага корпуса (езуїцкага калегіума) гарадскімі ўладамі ў 1959 годзе было распачата будаўніцтва інтэрната. Па вул. Савецкай быў вырыты катлаван памерам 38×18 м (сёння гэта будынак інтэрната па вул. К. Маркса, 3). На месцы будаўніцтва былі закладзены шурфы 9 – 17, пасля чаго праведзена даследаванне траншэй пад падмурак. Інфармацыя пра раскопкі змешчана ў палявым дзённіку В.Е. Шламкова, які захоўваецца ў архіве Інстытута гісторыі НАН Беларусі (спрэваздача Л.Д. Побалі). Гэтыя даследаванні раней нідзе не згадваліся ў навуковых публікацыях, аднак іх вынікі прадстаўляюць вялікую навуковую каштоўнасць.

Глыбіня культурнага пласта ў зоне будаўніцтва складала каля 3,6 м [5, с. 19 – 57]. На глыбіні каля 3 м было зафіксавана шмат драўляных канструкцый, пра пласткі гною. Мацярык складаўся з вільготнага

дробназярністага пяску-«плывуна» шерага колеру. Былі выяўлены 2 зрубныя пабудовы, памерамі $1,6 \times 1,6$ м, зробленыя пры дапамозе сякеры з бярвенняў дыяметрам 0,15 – 0,2 м. Адзін зруб меў падлогу з дошак. Щыльнасць забудовы была вялікай, паколькі ў дзённіку адзначаецца наяўнасць у траншэі «каналагічных пабудоў». Нагляд працягваўся з 29 чэрвеня да 1 ліпеня 1959 года, пасля чаго быў прыпынены А.Р. Мітрафанавым, які лічыў, што «эты работы дают очень мало пользы, так как находки все поздние» [5, с. 19 – 57]. Большасць апісаных у дзённіку рэчаў датуюцца XVII – IX стагоддзямі, сярод іх паліваная кафля, фарфоравы посуд, паліваная і непаліваная кераміка, фрагменты люлек, нешматлікія жалезныя вырабы. Класіфікацыя керамікі зроблена па катэгорыях «паліўная – непаліўная», таму вызначаецца колькасць венцаў ранніх форм немагчымы.

Актыўнае будаўніцтва карпусоў гарадской бальніцы вымушала праводзіць выратавальныя археалагічныя раскопкі на Верхнім замку. Тут у 1959 годзе А.Р. Мітрафанавым было закладзена 8 шурфаў. На большасці з іх выяўлена невялікая глыбіня культурнага пласта, мацярык зафіксаваны на ўзоруні «8 штыка» (1,6 м). Толькі ва ўсходняй частцы Верхняга замка магутнасць культурнага пласта дасягала 2,4 м (шурфы 5 і 6). У адрозненні ад заходняй часткі Замчышча, тут быў выяўлены вядомі культурны пласт з прапласткамі дрэва і драўлянымі канструкцыямі.

10 чэрвеня А.Р. Мітрафанавым было прынята рашэнне закласці раскоп II плошчай 320 кв. м у паўднёва-ўсходняй частцы Верхняга замка. Выбар месца раскопа быў абумоўлены тым, што культурны пласт у гэтым месцы меў значную магутнасць [7]. Закладзены раскоп распрацоўваўся ў 1959 – 1960 гадах, яго працягам з'яўляўся раскоп III (1961 – 1962 гг., кіраўнік – В.Р. Тарасенка), плошча якога складала таксама 320 кв. м. Абодва раскопа атрымалі назну «ўсходні раскоп». У 1967 годзе на адлегласці каля 80 м на поўнач ад усходняга раскопа Г.В. Штыхавым быў разбіты раскоп плошчай 162 кв. м. Магутнасць культурнага пласта ў раскопах вагалася ад 4,3 да 5,5 м.

Вынікі гэтых палявых даследаванняў падрабязна асветлены Г.В. Штыхавым [8, с. 37 – 55]. Усе яны маюць прамое дачыненне да характеристыкі пасадскай тэрыторыі, паколькі асноўная колькасць будаўнічых гарызонтаў «ўсходняга раскопа» ўтварылася ў XI – XIII стагоддзях, г.зн. у той час, калі гэтая тэрыторыя яшчэ не ўваходзіла ў склад Верхняга замка.


З 1962 па 1964 год і ў 1967 – 1968 гадах археалагічныя даследаванні ў Полацку праводзіліся Г.В. Штыхавым. У 1962 годзе быў праведзены археалагічны нагляд за пракладаннем траншэй пад закладку сада на тэрыторыі цэнтральнай і паўднёвой частак Ніжняга замка [9, с. 2]. Констатавана магутнасць культурнага пласта да 1 м. Пласт не ўтрымліваў керамікі, ранейшай за XVI стагоддзе. Аднак кераміка X – XIII стагоддзяў была выяўлена на гэтак званай стрэлцы Ніжняга замка ў 30 м ад Палаты разам з развалам плінфы са слядамі рошчыны [9, с. 9]. У гэтым жа годзе быў праведзены археалагічны раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы, дзе быў выяўлены культурны пласт з ляпной керамікай. Фрагменты сценак ляпной керамікі і раннеганчарных венцов гаршчкоў былі знайдзены падчас шурфоўкі мысаў правага берага Палаты насупраць гарадзішча [9, с. 6]. У перадмацерковым пласце пажарышча зафіксавана гладкасценная ляпная кераміка з адагнутымі вонкі венцамі. Агульная магутнасць пласта складала 1,3 м. Зроблена выснова, што тут з часу ранняга жалезнага веку размяшчалася паселішча. У тым жа годзе быў даследаваны катлаван на месцы будаўніцтва дзіцячага садка (сёння ён размешчаны па вул. Ф. Скарыны). Гэты катлаван размяшчалася ў паўночнай частцы Вялікага пасада на адлегласці каля 0,5 км ад старажытнага полацкага гарадзішча [9, с. 7]. На месцы катлавана магутнасць культурных напластаванняў складала 2,8 м. На глыбіні 1,9 м залягаў пласт з матэрыяламі «дамангольскага часу». Былі знайдзены венцы керамічных гаршчкоў XI – XII стагоддзяў, арнаментаваны касцяны грэбень, праселкі з ружовага сланца.

Паводле Г.В. Штыхава, абодва берагі Палаты былі заселены на працягу X – XIII стагоддзяў свайго роду паласой цырынёй 200 – 250 м [9, с. 8]. Пры гэтым асабліва падкрэсліваўся той факт, што матэрыялаў «дамангольскага часу» ў наглядзе за будаўнічым катлаванам у 1959 годзе па вул. Савецкай знайдзена не было. У 1962 годзе Г.В. Штыхай даследаваў таксама культурны пласт пад цаглянай грабніцай непадалёк ад гэтак званага храма на рове (царквы Ражаства Хрыстова). Гэты пласт утрымліваў кераміку «дамангольскага часу» [8, мал. 16: 20]. Сабраны пад'ёмны матэрыял на левым беразе р. Заходняя Дзвіна ў раёне «Батарэі» – кераміка, не ранейшая за XVI стагоддзе.

У 1963 годзе праводзіліся археалагічны нагляд за пракладаннем дзвюх будаўнічых траншэй. Адна з траншэй перасякала культурны пласт уздоўж правага берага Дзвіны ад Верхняга замка на ўсход да моста праз Дзвіну, другая пракладалася ад былога кадэцкага корпуса да праспекта К. Маркса. Напластаванні старажытнарускага часу ў першай траншэі былі зафіксаваны толькі на адлегласці каля 500 м ад Верхняга замка. Далей заўважана толькі падсыпка берага Дзвіны цагляным друзам і будаўнічым смеццем [10, с. 1]. Магутнасць культурнага пласта ў другой траншэі складала прыблізна 1,5 м каля будынка былога кадэцкага корпуса і павялічвалася ў бок плошчы Леніна (цяпер плошча Свабоды) да 2 – 3 м [10, с. 2]. Насупраць усходняй сцяны Мікалаеўскага сабора (узарваны ў 1964 г.) на адлегласці 50 – 70 м быў зафіксаваны культурны пласт магутнасцю 3,5 м. Знайдзены кавалкі кафлі, паліваны посуд. Констатавана поўная адсутнасць напластаванняў, ранейшых за XVII стагоддзе.

У Запалоці падчас земляных работ на адлегласці каля 600 м ад Верхняга замка была знайдзена жалезная сякера X – XI стагоддзя [8, мал. 9: 3] і дзве бронзавыя прывескі гэтага ж часу [10, с. 2].

На Верхнім замку Г.В. Штыхавым было зроблена некалькі шурфы. У раёне Машны (паўночна-заходні выступ да Палаты) зафіксаваны культурны пласт магутнасцю 0,8 м. Знайдзена кераміка «дамангольскага часу». На адлегласці каля 60 м на паўночны ўсход ад апсіды Сафійскага сабора культурны пласт меў магутнасць 1,6 м. У ім знайдзена кераміка старажытнарускага часу і касцяная шахматная фігура [10, с. 3]. У выніку шурфоўкі была пацверджана адсутнасць вялікага культурнага пласта на тэрыторыі Верхняга замка па-за межамі яго ўсходніх частак. На ўсходніх частцах Вострава на беразе Дзвіны быў закладзены шурф. Магутнасць культурнага пласта («шэрый зямлі») складала 1,4 м. У пласці знайдзена кераміка XIV – XV стагоддзя [10, с. 4]. У 1964 годзе былі закладзены шурф у цэнтральнай частцы Ніжняга замка. Магутнасць пласта складала 1,5 м. Ніжняя яго частка з глыбіні 1 м утрымлівала кераміку і пацеркі «дамангольскага часу», датаваныя XIII стагоддзем [11, с. 18 – 19]. Сярод знайдзеных венцаў гаршчкоў ёсьць выразныя формы, харэктэрныя для раннекругавой керамікі X – XI стагоддзяў (мал. 1: 5, 6, 8). Такім чынам, з'явіўся дадатковы аргумент на карысць меркавання Л.Д. Побаля аб размяшчэнні на Ніжнім замку старажытнага пасада.



Кераміка з Ніжняга замка (раскопкі Г.В. Штыхава, 1964 г.)

Зроблены археалагічны нагляд за пракладаннем будаўнічай траншэі па вул. Камуністычнай (300 м на поўдзень ад воданапорнай вежы). У раёне паліклінікі па вул. Камуністычнай, 11 быў зафіксаваны культурны пласт, магутнасцю 2,85 м. Знайдзеная кераміка датавана XI – XIII стагоддзямі. Зроблена выснова аб існаванні ў XI – XIII стагоддзях на гэтай частцы горада пасадской тэрыторыі. У тым жа годзе працягнуты раскопкі на правым беразе Палаты ў раёне Чырвонага моста [12, с. 18]. Тут побач з шурфамі 1962 года быў разбиты раскоп, у якім адкрыты культурны напластаванні XI – XIII стагоддзяў. Былі атрыманы доказы, што гэтая частка горада ў выгіне правага берага Палаты ўваходзіла ў межы пасадской тэрыторыі. У 1968 годзе праводзіўся археалагічны нагляд за пракладаннем траншэі цеплатрасы ў раёне вул. Энгельса (цэнтральная частка Вялікага пасада). Культурны пласт дасягай магутнасці каля 2 м. У ніжнім чорным перадмацериковым пласці знайдзена кераміка, якая датавалася XI – XII стагоддзямі [13, с. 29].

Сістэматызацыя назапашанага ў 1920 – 1960-я гады археалагічнага матэрыялу прадстаўлена ў першай фундаментальнай працы па гісторыі Полацка Г.В. Штыхавым [8]. Было вызначана, што старажытным дзяцінцам Полацка з'яўлялася гарадзішча IX стагоддзя. На правым беразе Палаты каля гарадзішча было размешчана паселішча-перадграддзе, плошчай 0,25 га. Верхні замак пачаў засяляцца напрыканцы X стагоддзя [12, с. 9; 13, с. 54]. Асноўным датуючым матэрыялам для такога вызначэння з'яўляецца раннекругавая кераміка з раскопаў II – IV, візантыйская манета і куфіцкі дырхам, пацеркі-лімонкі, аднабаковыя касцяныя грабяні. У той жа час адбывалася становішча пасадской структуры Полацка (Запалоцкі і Вялікі пасады). Агульная плошча горада ў XII – XIII стагоддзях складала не менш за 80 га. У першай палове XI стагоддзя Верхні замак становішча адміністрацыйным цэнтрам горада. Г.В. Штыхавым зробле-

ны аналіз развіцця рамёстваў і гандлёвых сувязяў насельніцтва старажытнага Полацка па выніках раскопак на Верхнім замку (былой пасадскай тэрыторыі).

Такім чынам, у выніку палявых археалагічных даследаванняў 1928, 1957, 1959 – 1964 і 1967 – 1968 гадоў былі атрыманы першыя даныя аб развіцці тапаграфічнай структуры Полацка, узроўні развіцця гарадскіх рамёстваў і гандлёвых сувязяў пасадскага насельніцтва. Маштабы археалагічных раскопак тых часоў былі вельмі значнымі (усяго вывучана больш за 964 кв. м плошчы¹). На жаль, большасць справаздач па выніках раскопак утрымлівае толькі агульныя звесткі пра характар культурнага пласта і колькасць знаходак у ім. Графічнае суправаджэнне справаздач (планы раскопаў, гарызантальная і вертыкальная стратыграфія, планіграфія і гарызонты размяшчэння асобных знаходак) не заўсёды адлюстравана дастаткова поўна.

У 1970-я гады ўвага археолагаў была засяроджана пераважна на вывучэнні помнікаў полацкай школы дойлідства на Верхнім і Ніжнім замках і на тэрыторыі Бельчыцкага і Спаса-Ефрасіннеўскага монастыроў. Падчас гэтых даследаванняў вывучэнне абмажкоўвалася фіксацыяй толькі архітэктурных аб'ектаў, апісанне культурнага пласта ў справаздачах за рэдкім выключэннем адсутнічае.

Так, падчас археалагічнай разведкі П.А. Рапапорта ў Экімані ў 1976 годзе на месцы размяшчэння старажытнай Георгіеўскай царквы быў закладзены шурф на адлегласці 10 м на паўночны захад ад брацкай магілы 1944 года. Знойдзена слабаабпаленая плінфа, што дазволіла П.А. Рапапорту выказаць меркаванне аб размяшчэнні ў Экімані печаў для аблапу плінфы [14, с. 24 – 25].

Наступны этап вывучэння пасадскай тэрыторыі прыпадае на 1980 – 1990-я гады. У 1979 – 980 гадах Г.В. Штыхаў правёў вялікія па плошчы і навуковай значнасці раскопкі старажытнага паселішча каля Чырвонага моста. У 1979 годзе было ўскрыта 140 кв. м, у 1980 – 136 кв. м. Знойдзены пласт з ляпной керамікай і рэчамі, датаванымі Г.В. Штыхавым VIII – X стагоддзямі [15, 16].

У Запалоцці ў 1980 годзе былі праведзены раскопкі на перакрыжаванні вуліц Краснова і Міхайлаўскага завулку (148 кв. м), канстатавана наяўнасць сучасных перакопаў. На перакрыжаванні вуліц Краснова і Я. Коласа (раскоп 2, 104 кв. м) глыбіня культурнага пласта склала каля 0,8 м. Вызначана працэнтнае размеркаванне керамікі з пласта: кераміка X стагоддзя – 3 %, XI – 4 %, XII – XIII стагоддзяў – 30 %, XIV – XVI – 58 % [16, с. 4]. Пацверджана думка, што Запалоцці пасад пачаў засяляцца з канца X стагоддзя.

Гісторыя археалагічнага вывучэння полацкіх пасадаў у 1980-я – 1990-я гады. У 1986 годзе ў Полацку пачынаюць працаваць экспедыцыі Інстытута гісторыі АН БССР пад кірауніцтвам С.В. Тарасава. На працягу 1986 – 1993 гадоў раскопкі праводзіліся штогадова. Асноўнай мэтай экспедыцыі з'яўлялася рэканструкцыя тапаграфіі Полацка IX – XVII стагоддзяў і вызначэнне стану захаванасці абарончых збудаванняў гарадскіх пасадаў і Верхняга замка. Раскопкі былі распачаты ў Запалоцці [17]. На паўночна-заходнім ускраіне сучаснага Запалоцця, на мяжы забудовы і ворыўных палей, захаваліся сліды старажытных абарончых умацаванняў. Тут яшчэ да Вялікай Айчыннай вайны праходзіў глыбокі роў, які, па словах мясцовых жыхароў, быў «у рост каня». Гэты роў быў амаль цалкам засыпаны падчас добраўпарадкавання тэрыторыі ў пасляваенны час [17, с. 4]. Усяго ў 1986 годзе былі зроблены два раскопы: адзін каля раскопа Г.В. Штыхава 1980 года (раскоп I, 60 кв. м), другі фактычна з'яўляўся прарэзкай старажытнага рова Запалоцця (раскоп II, 170 кв. м). Зроблена выснова аб трох этапах у развіцці абарончых збудаванняў: XI – XII стагоддзі, XIII – пач. XIV стагоддзя і XIV – XVI стагоддзі [3, с. 60].

У 1986 годзе была праведзена шурфоўка ў той жа, паўночнай-заходнім, частцы Запалоцця з мэтай вызначэння мяжы пасялення. Было выяснетлена, што ў XII – XIII стагоддзях пасяленні палаchan не абмажкоўваліся ўмацаваннямі, але і размяшчаліся па-за яго сценамі. Рэшткі культурнага пласта старажытнарускага часу былі выяўлены на адлегласці 0,5 км на захад ад мяжы сучаснай забудовы ў так званым урочышчы «Копанкі». Выказана думка аб наяўнасці тут сельскагаспадарчых селішчай-прадмесцяў Полацка. На мысах правага берага Палаты, наспраць гарадзішча і Верхняга замка, быў выяўлены культурны пласт, магутнасцю 1,1 м з керамікай XI – XIII стагоддзяў. Аналагічны культурны пласт зафіксаваны на поўнач ад былога рэчышча Палаты (сучасная назва старыцы – «Палацішча»), тут знойдзены пад'ёмны матэрыял – кераміка і жалезныя рэчы XII – XIII стагоддзяў [17, с. 13, 18, 21]. У тым жа годзе пачалося планамернае вывучэнне Ніжняга замка на тэрыторыі стадыёна «Спартак». У раскопе III (60 кв. м) быў адкрыты пласт з ляпной керамікай, які, па думку С.В. Тарасава, належыў «селішчу-пасаду» старажытнага Полацка VIII – IX стагоддзяў [17, с. 18]. Праведзена шурфоўка з мэтай вызначэння плошчы адкрытага паселішча. У выніку была вызначана новая дыспрапорцыя плошчаў старажытных гарадзішча-паселішча: адпаведна замест 0,25 – 1: 6. Праведзена даследаванне культурнага пласта траншэй пад вадаправод па вул. Я. Коласа на адлегласці каля 100 м ад вул. Краснова ў Запалоцці. Мацярык зафіксаваны на глыбіні каля 0,55 – 1,15 м, месцамі – адразу пад дзірваном [17, с. 19]. Знойдзена кераміка XII – XVIII стагоддзяў. У выніку археалагічнага нагляду за будаўнічымі работамі на тэрыторыі Вялікага пасада быў выяўлены культурны пласт з керамікай XI – XIII стагоддзяў у раёне Доміка Пятра I, на перакрыжаванні вул. Леніна (сучасная Ніжнепакроўская) з вуліцай Свярдлова [17, с. 20].

¹ Памеры многіх шурфаў у справаздачах не пазначаліся, што не дазваляе вызначыць іх дакладную плошчу.

У 1987 годзе былі распачаты маштабныя раскопкі па вывучэнню культурнага пласта на тэрыторыі пл. Леніна (сёння – плошча Свабоды). Раскопкі наслід выратавальныя харктар і размяшчаліся ў зоне, адведзенай пад будаўніцтва шматпавярховага жылога дома. Раскопкі працягваліся ў 1987 – 1988 гадах. Агульная плошча раскопа склала 1100 кв. м. У выніку былі атрыманы каштоўныя даныя па харктару забудовы гэтай часткі пасада на працягу XI – XVIII стагоддзяў, адкрыты рэшткі старажытнай пасадскай сцяны, сядзіба ювеліра XII стагоддзя. Сабрана вялікая калекцыя рэчавага матэрыялу [18, 19]. Праводзіўся нагляд за пракладаннем будаўнічай траншэі ў раёне перакрыжавання вул. Сака і Ванцэцкі з вул. Энгельса [18, с. 15]. Тут быў выяўлены магутны (да 3,5 м) культурны пласт з матэрыяламі XII – XVIII стагоддзяў. На поўнач ад гасцініцы «Дзвіна» (К. Маркса, 13) таксама праводзіўся археалагічны нагляд за пракладаннем траншэі. Культурны пласт меў магутнасць 2,2 м. Зафіксаваны пераважна рэчы XVI – XVIII стагоддзяў [18, с. 16]. У перадмацерыковым пласце знайдзена венца гаршчка, якое харктэрна для XII – XIII стагоддзяў. Зробена выснова, што пачатак засялення ўсходній часткі Вялікага пасада адпавядае гэтаму часу. Археалагічны нагляд за пракладаннем траншэі ў раёне плошчы Ф. Скарыны (ад праспекта К. Маркса, ніжэй па схілу да Дзвіны) вызначыў адсутнасць культурнага пласта, ранейшага за XVIII стагоддзе. Такім чынам, упершыню археалагічна была акрэслена ўсходняя мяжа Вялікага пасада, якая пралягала ў раёне сучаснай плошчы Ф. Скарыны.

На правым беразе Палаты на паўночны ўсход ад Чырвонага моста ў будаўнічых траншэях быў зафіксаваны культурны пласт магутнасцю 1,8 – 1,9 м. У пласце знайдзена кераміка XI – XII стагоддзяў, атрыманы звесткі аб размяшчэнні сядзібай палачан на перыферыйнай тэрыторыі, значна аддаленай ад гарадзішча і размежаванай з ім ракой [18, с. 18].

Важныя даныя па вывучэнню тапаграфіі старажытнага Полацка далі вынікі шурфоўкі, праведзенай на зневінім баку ад гэтак званага вала Івана Грэznага – паміж валам і вул. Стралецкай (паўднёвая частка Ніжняга замка). Плошча шурфа – 4 кв. м. Тут зафіксаваны культурны пласт, магутнасцю 3,8 м. У ніжній частцы гэтага пласта знайдзены раннеганчарны посуд XI стагоддзя і 2 сценкі ляпнога гаршчка [18, с. 19]. Пры гэтым на вертыкальнай стратыграфіі напластаванняў быў выразна вылучаны гарызонт залігання падшывы вала, які размяшчаўся вышэй напластаванняў XIII стагоддзя. Ніжні пласт шурфа нагадваў рачныя адкладанні (чаргаванне прапластак пяску і зямлі). На думку С.В. Тарапава, у старажытнасці тут працякаў ручай, які пачынаўся ад гэтак званага «Паповага балота» на Верхнім замку і з'яўляўся натуральным прыродным маркерам паўднёвой мяжы пачатковага паселішча.

Аналагічныя вынікі былі атрыманы ў 1991 годзе ў шурфе каля заходняй часткі вала, каля сучаснага праезду на Ніжні замак [20, с. 13]. Агульная магутнасць культурнага пласта склала каля 3,4 м. У перадмацерыковым пласце знайдзены кавалкі ляпнога посуду, загладжанага на ганчарным круге, і крамянёвы адшчэп. Ускрыты магутны культурны пласт, які датуецца XI – XVI стагоддзямі, г.зн. да часу ўзвядзення насыпу вала 1563 года. У выніку шурфоўкі ва ўсходній частцы Вострава была знайдзена кераміка XI стагоддзя, якая дазваляе меркаваць пра час засялення гэтай левабярэжнай тэрыторыі Полацка.

У 1987 годзе праводзіўся археалагічны нагляд за катлаванам у зоне будаўніцтва аўтамабільнага моста праз Дзвіну ў раёне Экімані. Знайдзены кавалкі керамікі, якія датуюцца часам, не пазней за XII стагоддзе. Кераміка XI – XIII стагоддзя ў вялікай колькасці была знайдзена як пад'ёмны матэрыял на ворыўных палях паміж тагачаснай Экіманію і Востравам, на поўдзень ад кургана Бессмяротнасці. Аднак вызначыць магутнасць і харктар культурнага пласта Экіманскага пасада ў той час не ўдалося [18, с. 21].

Даследаванне будаўнічай траншэі на перакрыжаванні вул. Замкавай і Гаркага (сёння – другі Замкавы завулак) у 1988 годзе дазволіла выявіць магутныя чатырохмітровыя культурныя напластаванні [19, с. 19]. У перадмацерыковым пласце знайдзены раннекругавы посуд і посуд, загладжаны на ганчарным круге. Траншэя пракладалася ад перакрыжавання згаданых вуліц і далей на ўсход, уздоўж вул. Замкавай. Ніжні пласт меў магутнасць 0,2 м. Ляпной керамікі зафіксавана не было, аднак трапляліся сценкі архаічнага начыння X – XI стагоддзяў, загладжанага на ганчарным круге. Пласт XII – XIII стагоддзяў меў магутнасць каля 0,5 м. Паказальна, што магутнасць культурнага пласта паменьшылася толькі ў раёне былога Мікалаеўскага сабора, тут яна складала каля 2,5 м. Назіранне за пракладаннем траншэі ў раёне дома № 3 па вул. К. Маркса дазволілі выявіць кераміку XII стагоддзя. Агульная магутнасць напластаванняў у гэтай цэнтральнай частцы Вялікага пасада склала каля 2,5 м [19, с. 21].

У 1989 – 1990 гадах былі праведзены раскопкі на тэрыторыі Ніжняга замка (раскоп плошчай 400 кв. м і 8,7 кв. м). У выніку былі атрыманы трывалыя доказы, што тэрыторыя Ніжняга замка з'яўлялася гарадскім пасадам у VIII – X стагоддзях [21, с. 12; 22, с. 3]. Пры гэтым якіх-небудзь слядоў абарончых умацаванняў на гэтак званай стрэлцы Ніжняга замка ў раёне дома № 23 па вул. Гаркага (сёння – Стралецкая) знайдзена не было. У выніку раскопак былі адкрыты сляды дзейнасці рамеснікаў, у першую чаргу ювеліраў, вызначаны харктар забудовы ранняга этапа існавання пасада, прасочана стратыграфія пласта.

Раскоп плошчай 80 кв. м быў закладзены каля ўсходняга схіла пагорка да Чорнага ручая, непадалёк ад храма Ражаства Хрыстова XII стагоддзя (з моманту адкрыцця вядомы, як «Храм на Рове»). Мэта раскопак – верыфікацыя гіпотэзы аб размяшчэнні ў дадзенай частцы колішняга Вялікага пасада

старажытнай гандлёвой плошчы [22, с. 5 – 6]. Быў адкрыты стратыграфічна аднародны культурны пласт, магутнасцю 1,6 м, які ўтварыўся не раней за XVI – XVII стагоддзі. У гэтым пласце былі зафіксаваны асобныя фрагменты керамікі XII стагоддзя.

У 1991 годзе былі праведзены раскопкі на тэрыторыі будаўніцтва насупраць дамоў № 4 і 6 па вул. Камуністычнай (былы Вялікі пасад). Былі закладзены два шурфа, памерамі 2×2 м [20, с. 6]. Агульная магутнасць культурных напластавання складаў каля 2,2 м. Ніжні пласт магутнасцю 0,3 м утрымліваў кераміку XI – XIII стагоддзяў. Пласты, якія залягалі вышэй яго, утварыліся ў XVI – XIX стагоддзях.

У tym жа годзе былі распачаты работы па даследаванню паўночнай часткі абарончага рова Вялікага пасада XVI – XVII стагоддзяў. Каля воданапорнай вежы (вул. Ф. Скарыны) быў закладзены шурф 2×2 м, агульная магутнасць пласта складаў 1,2 м. У ніжнай частцы пласта былі знайдзены кавалкі посуду XI – XII стагоддзяў. Зафіксавана гаспадарчая яма з развалам печы-каменкі. Раскопкі былі працягнуты ў 1992 годзе на плошчы 80 кв. м [23, с. 3 – 16]. Магутнасць культурнага пласта складала ад 1 да 2 м. Перадмацерыковы пласт утварыўся ў XI стагоддзі, але быў значна пасаваны падчас узвядзення абарончых умацаванняў у XVII стагоддзі. У раскопе трапіла частка абарончай сцяны пасада разам з фрагментам Кутнай (Наўгольнай) вежы, што дазволіла ўпершыню ў агульных рысах вызначыць характар абарончай сцяны Вялікага пасада XVII стагоддзя.

Вялікую цікаўнасць прадстаўляюць вынікі раскопак на гэтак званай «Французскай батарэі» на левым беразе Дзвіны. Помнік упершыню апісаны Л.Д. Побалем у 1959 годзе, аднак археалагічныя раскопкі на ім былі праведзены менавіта ў 1992 годзе [23, с. 19 – 20]. Па стану на 1992 год большая частка помніка была занята могілкамі. З заходняга і паўднёвага краю захаваўся вал, вышынёй 1,5 м. Была зроблена прарэзка вала (даўжыня 7,5 м), мацярык зафіксаваны на глыбіні 1,3 м ад паверхні вала. Раскапана глінабітная аснова печы XVII стагоддзя з багатым наборам кафлі. Зроблена выснова аб узвядзенні абарончых умацаванняў Батарэі не раней за XVI – XVII стагоддзі.

У 1993 годзе была праведзена шурфоўка на Ніжнім замку Полацка па вул. Стралецкай у раёне дамоў № 14, 15 (побач з раскопам 1989 – 1990 гг.) [24, с. 14]. Раскоп каля дома № 8 па вул. Стралецкай быў размешчаны на беразе Чорнага ручая, насупраць Верхняга замка. Пачатковая плошча раскопа складала 180 кв. м, аднак выхад на мацярык зроблены ў некалькіх шурфах на месцы раскопа. Выяўлены культурны пласт XIX – XX стагоддзяў, які фактычна прадстаўляў сабой развал будаўнічых канструкцый некалі існаваўшага дома. Работы былі спынены.

Такім чынам, у выніку праведзеных археалагічных даследаванняў С.В. Тарасава 1980 – першай паловы 1990-х гадоў былі зроблены высновы адносна развіцця тапаграфіі Полацка IX – XVII стагоддзяў, характару асноўных абрончых збудаванняў гародскіх пасадаў. Вызначаны чатыры этапы тэрытарыяльнага пашырэння горада. Падагульненне гэтага этапа гісторыка-археалагічнага даследавання адлюстравана ў навуковай манографіі, дзе прадстаўлена і значная частка матэрыялаў са справаздач аў раскопках [3].

У 1986, 1989 – 1992, 1996 – 1997 гадах археолаг-архітэктурныя даследаванні на тэрыторыі Вялікага пасада ў г. Полацку праводзілі Н.І. Здановіч [25 – 33], П.А. Русаў [34, 35], Г.М. Сагановіч [36]. Экспедыцыі ставілі мэтай вызначэнне ступені захаванасці помнікаў архітэктурны, якія траплялі ў зону новабудоўляў. У выніку гэтых даследаванняў стала магчымым вызначыць стратыграфію асобных частак пасадскай тэрыторыі і ўдакладніць этапы яе пашырэння. Агульная даследаваная плошча складаў 1364 кв. м [37, табл. 1].

У 1989 годзе праводзіліся раскопкі па вул. Фрунзе (сёння вул. Еўфрасінні Полацкай) паміж дамамі № 1 – 3. Выяўлена глыбіня культурнага пласта каля 1,85 м з керамікай XI – XVIII стагоддзяў [26, с. 9 – 10].

У 1989 – 1991 гадах раскопкі праводзіліся на месцы размяшчэння эканамічнага дома Багаяўленскага манастыра XVIII – XIX стагоддзяў. Першыя археолаг-архітэктурныя даследаванні на месцы былога эканамічнага дома былі праведзены яшчэ ў 1986 годзе (кіраўнік – Г.М. Сагановіч) [36]. Акрамя ўласна падмуркаў вывучаўся і культурны пласт. Было вызначана, што пачатак засялення дадзенай частцы Вялікага пасада пачаўся не раней за канец XI – XII стагоддзяў (па наяўнасці археалагічных знаходак з культурнага пласта гэтага часу) [25, с. 18; 31, с. 13, 19].

З 1995 года пачынаецца археалагічнае вывучэнне Полацка на базе Полацкага дзяржаўнага універсітэта (у гэты год былі праведзены раскопкі М.В. Клімава і С.В. Тарасава на Верхнім замку) [38].

У 1996 годзе М.В. Клімаву правёў археалагічныя раскопкі ва ўсходніх частцах Вострава на мяркуемым месцы размяшчэння манастыра Іаана Прадцечы [39]. Плошча раскопа 24 кв. м. Глыбіня культурнага пласта складаў каля 1 м. З найбольш ранніх матэрыялаў знайдзена 2 шыферных праселка, кераміка XI – XII стагоддзяў. У розных частках Вострава былі зроблены 4 шурфы. У паўднёвай частцы Вострава культурны пласт адсутнічаў (знішчаны падчас будаўніцтва зоны адпачынку ў 1960-я гг.). Толькі ў заходнім яго частцы былі зафіксаваны рэшткі пласта магутнасцю 0,25 м. У Экімані зроблены шурф плошчай 2 кв. м (300 м на заход ад моста праз Дзвіну на першай надпоплаўнай тэрасе). Глыбіня культурнага пласта дасягала 2 м. Знайдзена кераміка XIV – XV стагоддзяў [39, с. 9].

Гісторыя археалагічнага вывучэння полацкіх пасадаў у 2000-я гады. З 2000 года на базе Полацкага дзяржаўнага універсітэта сталі праводзіцца штогадовыя раскопкі (кіраунік – Д.У. Дук), асноўнай мэтай якіх з’яўляецца ўдакладненне этапаў існавання пасадскай тэрыторыі, вызначэнне харктуру і заняткаў яго насельніцтва. Усяго было археалагічна даследавана 850 кв. м, з іх 44 кв. м – на полацкім гарадзішчы [40 – 55]. З 2000 года падчас археалагічнага нагляду за будаўнічымі работамі на пасадскай тэрыторыі Полацка быў вызначаны харктыр пласта на плошчы каля 2000 кв. м. У 2000 – 2003 гадах археалагічныя раскопкі былі праведзены ў паўднёвым дворыку былога езуіцкага калегіума (акадэміі). У ракопах 1 – 4 даследавана 276 кв. м плошчы пры сярэднім магутнасці культурнага пласта каля 2 м. Вызначана працягласць засялення пасадской тэрыторыі на месцы раскопа з XI стагоддзя [40 – 46]. У 2002 годзе адкрыта частка абарончай сцяны вакольнага горада, якая з’яўлялася працягам фартыфікацыйнай сістэмы, выяўленай С.В. Тарасавым у раскопе на плошчы Свабоды. Адкрыты сляды дзеяніасці дзвюх касцярэзных майстэрняў: XIII і XV – XVI стагоддзяў. У 2004 і 2006 гадах праводзіліся раскопкі на тэрыторыі заходній часткі Запалоцкага пасада (раскопы 1 – 2 на плошчы 322 кв. м). Тут быў выяўлены культурны пласт XI – пачатку XIII стагоддзя магутнасцю 0,8 – 1,6 м, які пачынаеца ад сучаснай мяжы Запалоцця і тэрытарыяльна ахоплівае раён «Копанак» (500 – 600 м на захад уздоўж Дзвіны) [47, 49]. У 2005 годзе праводзіліся выратавальныя раскопкі на месцы ўзвядзення офіснага будынка «Белдзяржстрах» па вул. Камуністычнай, 4. Раскоп плошчай 168 кв. м разбіты на адлегласці каля 10 м ад раскопаў 1987 – 1988 гадоў на плошчы Волі. Культурны пласт меў магутнасць каля 4 – 5 м. Былі знайдзены сляды існавання ювелірнай майстэрні XVII стагоддзя. Ніжні культурны пласт утрымліваў рэчы XI – XII стагоддзяў [48]. У tym жа годзе быў праведзены археалагічны нагляд за ўзвядзеннем жылога будынка па вул. Леніна, 29 (сёння – вул. Ніжнепакроўская). Будаўнічы катлаван меў плошчу 625 кв. м. Культурны пласт моцна пашкоджаны ў XIX – XX стагоддзях. У траншэях інжэнерных камунікацый па вул. Ніжнепакроўской былі выяўлены сляды забудовы XVI стагоддзя непасрэдна на месцы сучаснай вуліцы насупраць Багаяўленскага сабора.

Падчас раскопак 2007 года на полацкім гарадзішчы быў зафіксаваны культурны пласт магутнасцю 3 м, плошча раскопа складала 44 кв. м. Археалагічна даследаваны могілкі XVII – XVIII стагоддзяў, на якіх былі пахаваны прадстаўнікі каталіцкай канфесіі, верагодна, полацкая шляхта. Быў вызначаны час існавання славянскага пасялення і княжацкай рэзідэнцыі на помніку – другая палова VIII – пачатак XIV стагоддзя Зафіксаваны культурны пласт днепра-дзвінскай культуры, собрана калекцыя ляпнога посуду банцараўскай культуры. Адкрыты сляды ювелірнай і зброевай майстэрні, знайдзена прадстаўнічая колькасць артэфактаў, якая сведчыць пра размяшчэнне на гарадзішчы мураванай царквы [50].

На месцы былога сядзібы па вул. Стrelецкай, 23 на гэтым званай стрэлцы Ніжняга замка ў 2008 годзе былі праведзены археалагічныя раскопкі з мэтай вызначэння судносін культурных напластаванняў гарадзішча і паселішча. Раскоп меў плошчу 40 кв. м. Магутнасць пласта складала 2 м. Зафіксаваны перадмацериковы пласт з матэрыяламі банцараўскай культуры і смаленска-палацкіх доўгіх курганоў [55]. Адкрыта касцярэзная майстэрня XV – пачатку XVI стагоддзя. Быў праведзены археалагічны нагляд і раскопкі на месцы будаўніцтва офіснага будынка ў раёне вул. Ніжнепакроўской, 26 [54]. Плошча катлавана складала 506 кв. м, глыбіня культурнага пласта – 1,8 – 3,4 м. Катлаван быў зроблены ў непасрэднай блізкасці ад былога эканамічнага дома Багаяўленскага манастыра. Пласт значна пашкоджаны падмуркамі пабудоў і керамічным дрэнажом XIX стагоддзя. Непашкоджаны культурны пласт захаваўся фрагментарна, яго вывучэнне засведчыла наяўнасць керамікі XII стагоддзя, што пацвярджае выказанае Н.І. Здановіч меркаванне пра заселенне гэтай часткі пасада не раней канца XI стагоддзя.

У 2003 і 2007 гадах праведзены нагляд за пракладаннем траншэі на тэрыторыі былога Бельчыцкага Барысаглебскага манастыра XII – XIX стагоддзяў і Старой Слабады [46, 53]. У выніку даследавання ўдалося вызначыць харктырыку культурных напластаванняў Бельчыцкага манастыра і яго плошчу. Адкрыты культурны пласт магутнасцю каля 1 м, які ўтвараўся ў XIV – XIX стагоддзі. У гэтым пласце былі размешчаны адзінковыя фрагменты керамікі і піліфа XII стагоддзя.

У 2001 і 2007 гадах быў праведзены археалагічны нагляд за пракладаннем інжэнерных сетак у раёне плошчы Ф. Скарыны. Удакладнена ўсходняя мяжы Вялікага пасада [51].

Такім чынам, найбольш значны археалагічны адкрыцці 2000-х гадоў – гэта даследаванне паўднёвой часткі абарончай сцяны вакольнага горада XI стагоддзя [42], вызначэнне плошчы Запалоцкага пасада XI – пачатку XIII стагоддзя [47, 49], удакладненне этапаў існавання і харктырыстыкі заняткаў насельніцтва старожытных гарадзішча і паселішча [50, 55].

Павелічэнне тэмпаў будаўніцтва ў 2000-я гады выклікала патрэбы ў больш пільнім выкананні заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Так, падчас археалагічнага нагляду С.В. Тарасава і Д.У. Дука за пракладаннем інжэнерных камунікацый да дома па вул. Фрунзе, 1 (сёння – вул. Еўфрасінні Полацкай) былі адкрыты культурныя напластаванні 3,5 м з рэшткамі драўляных пабудоў XVI – XVII стагоддзяў. Археалагічны нагляд ажыццяўляўся С.В. Тарасавым, Д.У. Дукам і А.А. Салаўёвым ў 1999 і 2000 гадах на тэрыторыі, якая з паўночна-ўсходняга боку прымыкала да абарончых умацаванняў Вялікага пасада XVII стагоддзя [56]. Падчас пракладання інжэнерных камунікацый быў выяўлены культурны пласт XVII – XIX стагоддзяў.

годдзяў на ўчастку паміж вуліцамі Гогаля, Ф. Скарны, Свярдлова і К. Маркса. Сярод знаходак знайдзена шмат вырабаў сакуры, у тым ліку прылады рамесніка. Зроблена выснова аб лакалізацыі ў гэтых частках гарбарных майстэрняў у XVII – XVIII стагоддзях.

У 2004 годзе А.А. Салаўёў правёў археалагічны даследаванні ў падвалным памяшканні дома № 15 па вул. Талстога ў Полацку. Тэрыторыяльна гэты будынак размешчаны на перыферыі паўночнай частцы Вялікага пасада, на вянцы схіла да вул. Еўфрасінні Полацкай. Зафіксавана магутнасць пласта 1,4 м. Самыя раннія матэрыялы сведчаць аб пачатку засялення дадзенай тэрыторыі ў XII стагоддзі. У пласце гэтага часу выяўлены сляды заняткаў людзей смолакурэннем [57].

У 2007 годзе праведзены археалагічны нагляд за рамонтам цеплатрасы па вул. Войкава, 1 – 5 [58]. Магутнасць культурнага пласта 1,25 – 2 м. Раннія матэрыялы датуюцца XI – XIII стагоддзямі. Сярод іх выяўлена вялікая колькасць плінфы, якая не мела слядоў рошчыны, і паліваная плітка падлогі. Сярод плінфы пераважаюць дэфармаваныя ў агні вырабы таўшчынёй 2,7 – 3,5 см, шырынёй 15 – 20 см. Зроблена выснова аб размяшчэнні ў гэтай паўночна-заходніяй частцы Вялікага пасада майстэрняў па вытворчасці плінфы і архітэктурна-дэкаратыўнай керамікі XII стагоддзя.

Заключэнне. Агульная плошча культурных напластаванняў, якія былі стацыянарна даследаваны археолагамі на тэрыторыі полацкіх пасадаў, склала 5780 кв. м. Найбольш даследаванай з'яўлецца тэрыторыя Вялікага пасада (ускрыта 4764 кв. м плошчы), на тэрыторыі Запалоцкага пасада раскапана плошча 700 кв. м, на тэрыторыі Востраўскага і Экіманскага пасадаў раскапаная археолагамі плошча складае больш 40 кв. м², селішча каля Чырвонага моста раскапана на плошчы 276 кв. м. Крыцоў пасад археалагічна даследаваўся толькі на тэрыторыі былога Барысаглебскага манастыра. Падчас пракладання інжэнэрных сетак зроблена фіксцыя культурных напластаванняў гэтага помніка, акрэслены межы манастыра. Сумарна пад археалагічны нагляд на тэрыторыі ўсіх пасадаў Полацка трапіла плошча каля 20000 кв. м. Абагульненне накопленых археолагамі даных дазваляе скласці комплексную карціну развіцця і фарміравання пасадской структуры Полацка (забудова і планаванне горада, развіццё гарадскіх рамёстваў, дынаміка распаўсюджвання культурнага пласта і інтэнсіўнасці жыцця, вызначэнне сацыяльнага статуса насельніцтва асобных тэрыторый, розныя аспекты сацыяльна-еканамічнага развіцця горада). Дыспрапорцыя ў ступені археалагічнага вывучэння левабярэжных і правабярэжных пасадаў Полацка часткова кампенсуецца данымі пісьмовых крыніц. Тым не менш папаўненне крынічнай базы па развіццю левабярэжных пасадаў Полацка з'яўляецца прыярытэтнай задачай полацкай археологіі.

Работа створана ў межах комплекснай рэгіянальнай праграмы фундаментальных навуковых даследаванняў «Полацк-2009», тэма ГБ-0629.

ЛІТАРАТУРА

1. Дук, Д.У. А.М. Ляўданскі – начынальнік полацкай археалогіі / Д.У. Дук // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. науک. прац рэсп. науук.-практ. семінара, Полацк, 20 – 21 лістапад 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 3 – 4.
2. Ляўданскі, А.М. Археолёгічныя досыледы ў Полацкай акрузе / А.М. Ляўданскі // Запіскі аддзелу гуманітарных науک БАН. – Мінск, 1930. – Кн. 2: Працы археолёгічнай камісіі. Т. 2. – С. 157 – 198.
3. Тарасаў, С.В. Полацк IX – XVII стст.: Гісторыя і тапаграфія / С.В. Тарасаў. – Мінск: Беларуская наука, 1998. – 183 с.
4. Каргер, Н.К. Отчёт о работе полоцкой археологической экспедиции в 1957 г. / Н.К. Каргер // Архіў Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі науک Беларусі (далей – ІГНАНБ). – Воп. 1. – Спр. № 25.
5. Шламков, В.Е. Дневник археологических разведок на посаде древнего Полоцка / В.Е. Шламков // Архіў ІГНАНБ. – Воп. 1. – Спр. № 92.
6. Поболь, Л.Д. Отчёт об обследовании археологических памятников в г. Полоцке в 1959 году / Л.Д. Поболь // Архіў ІГНАНБ. – Воп. 1. – Спр. № 112.
7. Митрофанов, А.Г. Дневник археологических раскопок в г. Полоцке / А.Г. Митрофанов // Архіў ІГ НАНБ. – Воп. 1. – Спр. № 89.
8. Штыхов, Г.В. Древний Полоцк (IX – XIII вв.) / Г.В. Штыхов. – Мінск: Наука и техника, 1975. – 136 с.
9. Штыхов, Г.В. Отчёт о раскопках на полоцком городище и на мысах вдоль Полоты в 1962 г. / Г.В. Штыхов // Архіў ІГНАНБ. – Воп. 1. – Спр. № 129.
10. Штыхов, Г.В. Отчёт о раскопках в Полоцке и Вітебске в 1963 году / Г.В. Штыхов // Архіў ІГНАНБ. – Воп. 1. – Спр. № 216.

²Плошча шматлікіх шурфаў у 1960 – 1980-я гады не пазначалася і пры падліках не ўлічана.

11. Штыхов, Г.В. Отчёт о раскопках в Витебске и археологических разведках в Полоцке, Шклове и Орше в 1964 году / Г.В. Штыхов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 245.
12. Штыхов, Г.В. Отчёт о раскопках в Полоцке в 1967 году / Г.В. Штыхов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 315.
13. Штыхов, Г.В. Отчёт о раскопках в Северной Белоруссии в 1968 году / Г.В. Штыхов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 349.
14. Раппопорт, П.А. Отчёт об археологических раскопках 1976 г. / П.А. Раппопорт // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 527.
15. Штыхов, Г.В. Отчёт о работах в 1979 г. в окрестностях Минска и в других местах Полоцкой земли / Г.В. Штыхов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 635.
16. Штыхов, Г.В. Отчёт о раскопках в 1980 г. в северной части Белоруссии / Г.В. Штыхов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 691.
17. Тарасов, С.В. Отчёт о раскопках в Полоцке в 1986 г. / С.В. Тарасов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 953.
18. Тарасов, С.В. Отчёт о раскопках в Полоцке и Полоцкой округе в 1987 г. / С.В. Тарасов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1014.
19. Тарасов, С.В. Отчёт о раскопках в Полоцке в 1988 г. / С.В. Тарасов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1084.
20. Тарасаў, С.В. Справаздача аб археалагічных доследах у Полацку і полацкай акрузе ў 1991 г. / С.В. Тарасаў // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1371.
21. Тарасов, С.В. Отчёт о раскопках в Полоцке в 1989 г. / С.В. Тарасов // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1165.
22. Тарасаў, С.В. Справаздача аб археалагічных доследах у Полацку і полацкай акрузе ў 1990 г. / С.В. Тарасаў // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1205.
23. Тарасаў, С.В. Справаздача аб археалагічных доследах у Полацку і полацкай акрузе ў 1992 г. / С.В. Тарасаў // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1422.
24. Тарасаў, С.В. Справаздача аб археалагічных доследах у Полацку і полацкай акрузе ў 1993 г. / С.В. Тарасаў // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1496.
25. Здановіч, Н.І. Справаздача аб правядзенні археалагічных раскопак у ліпені 1989 г. / Н.І. Здановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1148 б.
26. Здановіч, Н.І. Справаздача пра археалагічныя раскопкі для рэканструкцыі жылога дома па вул. Фрунзе ў г. Полацку ў 1989 г. / Н.І. Здановіч // Фонды Нац. Палац. гісторыка-культурнага музея-запаведніка.
27. Здановіч, Н.І. Справаздача аб правядзенні архітэктурна-археалагічных даследаванняў у май і каstryчніку 1990 г. / Н.І. Здановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1213 в.
28. Здановіч, Н.І. Справаздача пра археалагічныя доследы па вул. К. Маркса, 1 у г. Полацку ў ліпені – жніўні 1990 г. Кн. 1 / Н.І. Здановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1213 а.
29. Здановіч, Н.І. Справаздача пра археалагічныя даследаванні летам 1991 г. / Н.І. Здановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1374.
30. Здановіч, Н.І. Справаздача пра архітэктурна-археалагічныя даследаванні ў жніўні 1991 г. (дом па вул. Фрунзе, 1 у г. Полацку) / Н.І. Здановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1376.
31. Здановіч, Н.І. Справаздача пра архітэктурна-архелагічныя раскопкі летам 1991 г. / Н.І. Здановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1373.
32. Здановіч, Н.І. Справаздача пра археалагічныя даследаванні рэштак агароджы ў жніўні 1992 г. / Н.І. Здановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1447.
33. Здановіч, Н.І. Справаздача пра археалагічныя даследаванні па вул. Леніна, 35 у г. Полацку ўлетку 1992 г. Кн. 1 / Н.І. Здановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1450.
34. Русаў, П.А. Справаздача аб археалагічным наглядзе за землянымі работамі па вул. Сака і Ванцэці ў г. Полацку ў чэрвені – жніўні 1996 г. / П.А. Русаў // Архіў НТДП «Белінформрэстаўрацыя». – Спр. № 103.
35. Русаў, П.А. Справаздача пра археалагічныя доследы на помніку архітэктуры XVIII ст. – доме генерал-губернатара ў г. Полацку / П.А. Русаў // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1692.
36. Сагановіч, Г.М. Справаздача аб правядзенні археалагічных даследаванняў у г. Полацку ў жніўні 1986 г. / Г.М. Сагановіч // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 975.
37. Дук, Д.У. Полацк XVI – XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і організацыі жыццёвай прасторы насељніцтва беларускага горада / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 268 с.
38. Клімаў, М. Справаздача за 1995 г. аб археалагічных даследаваннях у г. Полацку і Полацкім раёне / М.В. Клімаў, С.В. Тарасаў // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. 1599.
39. Клімаў, М.В. Справаздача за 1996 г. аб археалагічных даследаваннях у г. Полацку і Полацкім раёне / М.В. Клімаў // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1622.
40. Дук, Д.У. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях у Полацку ў 2000 г. / Д.У. Дук, С.В. Тарасаў // Архіў ІГНАБ. – Воп. 1. – Спр. № 1880.

41. Дук, Д.У. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях у Полацку ў 2001 г. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – № 1921. – 134 с.
42. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічных раскопках у горадзе Полацку ў 2002 годзе: у 2-х ч. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. 2046 а. – Ч. I: Тэкст.
43. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічных раскопках у горадзе Полацку ў 2002 годзе: у 2-х ч. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. 2046 б. – Ч. 2: Ілюстрацыі.
44. Дук, Д.У. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях у горадзе Полацку ў 2003 г. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Ч. 1: Тэкст. – Спр. 2079 а.
45. Дук, Д.У. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях у горадзе Полацку ў 2003 годзе / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Ч. 2. – Спр. 2079 б.
46. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічным назіранні за пракладкай траншэі цеплатрасы на тэрыторыі былога Барысаглебскага манаства г. Полацка ў 2003 г. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. 2078.
47. Дук, Д.У. Справаздача аб раскопках у горадзе Полацку, Верхнядзвінскім і Расонскім раёнах Віцебскай вобласці ў 2004 г. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. № 2167.
48. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічных раскопках і наглядзе ў горадзе Полацку ў 2005 г / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. № 2284.
49. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічных раскопках у горадзе Полацку і Полацкім раёне ў 2006 г. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. № 2368.
50. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічных раскопках на полацкім гарадзішчы ў 2007 г.: у 2 ч: / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. Воп. 1. Спр. № 2537. – Ч. 1: Тэкст; Ч. 2: Фотаздымкі і ілюстрацыі.
51. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічным наглядзе за пракладаннем траншэі цеплатрасы па вул. Гогаля ў г. Полацку (2007 г.) / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. № 2513.
52. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічным наглядзе за рамонтам цеплатрасы па вул. Камуністычнай 15 у г. Полацку ў 2007 г. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. № 2512.
53. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічным назіранні за пракладкай траншэі цеплатрасы на тэрыторыі былога Барысаглебскага манаства г. Полацка ў 2007 годзе // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. 2517.
54. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічных даследаваннях на аўтаке «Узвядзенне офіснага будынка па вул. Ніжнепакроўскай (Леніна), 26» у 2008 г. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ (на зацвярджэнні ў палявым камітэце).
55. Дук, Д.У. Справаздача аб археалагічных раскопках на Ніжнім замку Полацка ў 2008 г. / Д.У. Дук // Архіў ГННАБ (на зацвярджэнні ў палявым камітэце).
56. Дук, Д. Кожевенно-сапожное ремесло Полоцка XVI – XVIII вв. (по итогам археологического надзора на территории Великого посада в 2000 – 2002 гг.) / Д. Дук, А. Соловьев // Гіст.-археалаг. зб. – 2004. – № 19. – С. 241 – 250.
57. Соловьев, А.А. Археологическое исследование дома № 15 по ул. Толстого в г. Полоцке при проведении ремонтных работ / А.А. Соловьев // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2004 г.). – Полацк: НПГКМЗ, 2004. – С. 64 – 78.
58. Соловьев, А.А. Отчёт об археологическом надзоре за ремонтом теплотрассы по ул. Войкова, 1 – 5 в г. Полоцке в 2007 г. / А.А. Соловьев // Архіў ГННАБ. – Воп. 1. – Спр. № 2510.

Паступij 02.02.2008